



ДУК “Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр
і сетка публічных бібліятэк”

2022

Весці з бібліятэк



Інфармацыйны веснік

4 студзеня жыхары вёскі Рудня рознага ўзросту сабраліся ў Руднянскай бібліятэцы-клубе на чарадзей-вечар “Сон в Новогоднюю ночь” каб весела і цікава адзначыць любімае свята.



Віншаваць з юбіляямі найстарэйшых жыхароў вёскі – даўняя традыцыя, якая заўсёды падтрымліваецца бібліятэкарамі і актыўнымі чытачамі. **8 студзеня** адбылося святкаванне чытача на даму с 95-годдзем “**Особенный день**”, якое правяла бібліятэкар Даўгапольскай сельскай бібліятэкі. Бібліятэкар Прудніцкай сельскай бібліятэкі разам з удзельнікамі клуба “Женсовет” **12 студзеня** арганізавалі вечар-віншаванне “Славим возраст золотой” павіншаваўшы з 85-годдзем пастаянную ўдзельніцу клуба і чытачку бібліятэкі.



Прудніцкая сельская
бібліятэка



Даўгапольская сельская
бібліятэка

Зіма, хоць і суровая, але ў той жа час казачная пара года. Любімыя святы, неверагоднае надвор'е са снегам, вясёлыя гульні з катаннем на санях, лыжах. Прыбраныя ёлкі і добры настрой. Усё гэта чакала дзяцей са школьнага лагера пры ДУА “Межанскі дзіцячы сад-сярэдня школа” на забаўляльнай праграме “У зимних ворот новогодний хоровод”, якое адбылося 6 студзеня на пляцоўцы каля Межанскай сельскай бібліятэкі.



9 студзеня ўдзельнікі экалага-кляса “Буслік”, які працуе пры Прудніцкай сельскай бібліятэцы, адправіліся ў сапраўдную гульні-падарожжа “В поисках страны здоровья”. Сустрэўшы дзяцей у бібліятэцы, бібліятэкар расказала ім пра зімовыя віды спорту. Гаворка ішла і аб тым, як важны для



здароўя, нягледзячы на халоднае надвор'е зімой, прагулкі на свежым паветры. А каб не было сумна існуе мноства зімовых гуляняў і забаў. Затым прысутныя разам з бібліятэкарам адправіліся катацца на санках, цюбінгах і лыжах.



12 студзеня бібліятэкар Межанскай сельскай бібліятэкі прапанавала маленькім чытачам пагуляць у казачную віктарыну “Зимних сказок ЕРАЛАШ”, дзе дзеці ўспомнілі герояў любімых зімовых казак.

З 12 па 18 студзеня ў аддзеле дзіцячай і юнацкай літаратуры Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі праходзіў тыдзень бяспекі з мэтай фармавання ў дзяцей асноў бяспекі жыццядзейнасці. На працягу тыдня выхаванцы сярэдніх і старэйшых груп ДУА “Яслі-сад №2 г. Гарадка” прымалі ўдзел у квэст-гульні “**Формула бяспекі**”, якая ўключала ў сябе шмат цікавых выпрабаванняў на такія тэмы, як: пажарная бяспека, бяспека на дарозе і інш. Падчас выканання заданняў дзеці вучыліся элементарным правілам бяспечных паводзін дома, на вуліцы, у грамадскіх месцах, у тым ліку ў экстрэмальных сітуацыях. Успомнілі да якіх рэчаў у доме і чаму забаронена дакранацца (запалкі, электрычныя прыборы і інструменты). Даведаліся, як і ў якіх выпадках тэлефанаваць па тэлефоне ў службу выратавання, як сябе паводзіць у выпадку пажару.




14 студзеня ў чытальнай зале Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі прайшоў традыцыйны **калядны фестываль “Свет Вифлеемской звезды”**. Настаяцель храма Святой Жываначальнай Тройцы іерэй Уладзімір Дагодзька з сардэчнай радасцю павіншаваў усіх з вялікім святам Раства і нагадаў, што гэта свята кахання і святла, якое аб'ядноўвае ўсіх людзей. Душэўна гучалі вершы ў выкананні аўтара – Члена Саюза пісьменнікаў Беларусі, Расіі і Саюзнай дзяржавы Наталлі Саветнай. Супрацоўнікі аддзела дзіцячай і юнацкай літаратуры паказалі для гасцей свята лялечны спектакль “Калядная песня”. Да мерапрыемства была падрыхтавана выстава “Под рождественской звездой” і выстава работ удзельнікаў конкурсу дзіцячай творчасці “Рождественские мотивы”, а таксама адбылося ўзнагароджанне пераможцаў дыпламамі, каштоўнымі падарункамі і прысмакамі.




14 студзеня ў чытальнай зале **Езярышчанскай гарпасялковай бібліятэкі** была арганізавана **калядная віктарына “Под чистым снегом Рождества”**. Падчас мерапрыемства дзеці даведаліся пра гісторыю свята, а затым адказалі на тэматычныя пытанні. Пазней прайшоў майстар-клас па бісерапляценню “Дзед Мароз”. І напрыканцы дзеці пагулялі ў бясспроўгрышную навагоднюю латарэю.



14 студзеня ў Верамееўскай сельскай бібліятэцы прайшла бібліятэчная сустрэча “Конституция. Обсуждение. Референдум”. На ёй прысутныя пазнаёміліся з праектам змяненняў і дапаўненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, даведаліся аб магчымасцях унесці свае прапановы.



Аб рэспубліканскім рэферэндуме 2022 года і праекце змяненняў і дапаўненняў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь можна даведацца ва ўсіх бібліятэках Гарадоцкай сеткі, звярнуўшы ўвагу на інфармацыйныя выставы, а бібліятэкары заўсёды гатовы растлумачыць незразумелыя моманты.




Езярышчанская
гарпасялковая бібліятэка

Бычыхінская сельская
бібліятэка



Даўгапольская сельская
бібліятэка

16 студзеня бібліятэкі Гарадоцкай сеткі бібліятэк ужо традыцыйна прынялі ўдзел у V Міжнароднай акцыі “Чытаем Грыгор’ева разам”, якую штогод арганізуе Бібліятэка-Цэнтр зносін і інфармацыі ім. І. Н. Грыгор’ева г. Пскова. У гэты дзень на працягу дня на абанеменце Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэцы праходзіла літаратурная акцыя “Родимые дали”. У рамках акцыі бібліятэкары знаёмілі карыстальнікаў з выставай на якой прадстаўлена інфармацыя аб аўтары і яго паэтычныя зборнікі. Усім жадаючым прапанавалася прачытаць урэх вершы, якія найбольш спадабаліся. Гучалі вершы І. Грыгор’ева ў гэты дзень і ў Бычыхінскай сельскай бібліятэцы там адбыўся літаратурны партрэт “Я не мыслю сябе без Расіі...”, а ў Вархоўскай сельскай бібліятэцы прайшла літаратурная гадзіна “Чытаем І.Н. Грыгор’ева разам”. Прысутныя на мерапрыемствах пазнаёміліся з біяграфіяй і творчасцю паэта. 14 – 16 студзеня ў Езярышчанскай гарпасялковай бібліятэцы для карыстальнікаў чытальнай залы была прадстаўлена паэтычная выстава “А па зямлі прашёл паэт”, прымеркаваная да дня памяці Ігара Мікалаевіча Грыгор’ева. У Віраўлянскай сельскай бібліятэцы была магчымасць пазнаёміцца з паэтычнай выставай “Наследие поэта”.




Езярышчанская
гарпасялковая бібліятэка



Бычыхінская сельская
бібліятэка



Вархоўская сельская
бібліятэка



Віраўлянская сельская
бібліятэка

19 студзеня праваслаўная царква адзначае адно з найважнейшых свят – Хрышчэнне Гасподняе. У гэты дзень бібліятэкар Прудніцкай сельскай бібліятэкі арганізавала падарожжа да крыніцы “Крещение – души очищение”. У святочны вечар усе жадаючыя жыхары вёскі здзейснілі падарожжа да “Родника желаний” і даведаліся аб гісторыі і традыцыях свята. Сумесна з ДУК “Цэнтр традыцыйнай культуры і народнай творчасці Гарадоцкага раёна” бібліятэкарам Даўгапольскай сельскай бібліятэкі была праведзена бібліятэчная сустрэча са святаром “Святая крещенская вода”, а ў Руднянскай бібліятэцы-клубе прайшла святочная праграма “Святую водицу – в чистые руки”.



Руднянская бібліятэка-клуб



Даўгапольская сельская
бібліятэка

19 студзеня ў Сцяпанавіцкай сельскай бібліятэцы адбыліся калядныя вячоркі “Крещение – души очищение”. Мерапрыемства прайшло ў рамках мэтавай праграмы “Добрата приносить людям радость”. На мерапрыемства запрасілі жыхароў вёскі сталага ўзросту. У цёплай добразычлівай атмасферы ўсе прысутныя дзяліліся сваімі ўспамінамі і сямейнымі традыцыямі святкавання каляд.



18 студзеня спаўнілася 140 гадоў з дня нараджэння цудоўнага дзіцячага пісьменніка Алана Мілна. У гэты дзень бібліятэкар **Межанскай сельскай бібліятэкі** падрыхтавала для дзяцей **выставу-гульню**, прысвечаную героям казачнай гісторыі “**Вини-пух и все, все, все**”, а ў **Езярышчанскай гарпасялковай бібліятэцы** дзейнічала **выстава-сюрпрыз “Алан Милн и его герои”**. Акрамя знаёмства з кнігай маленькія чытачы мелі магчымасць адгадаць загадкі, крыжаванкі і рэбусы.



20 студзеня ў **Дубраўскай сельскай бібліятэцы** ў рамках экалагічнага міні-праекта “**Мир пернатых и зверей ждет поддержки от друзей**” для дзяцей малодшага школьнага ўзросту адбылася экалагічная гадзіна “**Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать**”. Дзеці прынялі ўдзел у гутарцы разважыўшы аб тым на колькі важна дапамога чалавека для птушак, асабліва ў зімовы час. Пасля ўсе разам паклалі корм у кармушкі, якія знаходзяцца на вуліцы каля будынка бібліятэкі, працягваючы ўдзел у штогадовай акцыі “**Покормите птиц зимой!**”.



22 студзеня бібліятэкар **Верамееўскай сельскай бібліятэкі** чакала да сябе ў госці маленькіх чытачоў, каб расказаць ім **парады пра сакрэты “Дружба начинается с улыбки”**. На мерапрыемстве дзеці разважалі аб тым якіх сяброў ім хацелася б мець, і як самім быць добрым сябрам. Таксама бібліятэкар “раскрыла” прысутным “сакрэты” аб тым, як лягчэй можна завесці сяброў.



25 студзеня ў чытальнай зале Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі сабраліся ўдзельнікі клуба “Золотой возраст” на літаратурна-музычнае свята “Татьянин день – светлый праздник”. “Клубнікі” запрасілі да сябе ў госці жыхароў горада, жанчын з цудоўным іменем – Таццяна. Са шчырымі віншаваннямі да прысутных звярнуўся іерэй Храма Святой Жываначальнай Тройцы Вячаслаў Зайцаў, пазнаёміў з гісторыяй дня памяці Святой велікамучаніцы Таццяны. Супрацоўнікі бібліятэкі разам з гасцямі свята ўспаміналі – чым жа быў адметны гэты дзень, якія прыметы, забароны і традыцыі звязаны з Днём Таццяны. На вечарыне гучалі вершы мясцовых паэтаў-аматараў, песні пад гукі баяна ў выкананні гасцей свята.



26 студзеня маленькія выхаванцы ДУА “Яслі-сад №1 г. Гарадка” разам з бібліятэкарам аддзела дзіцячай і юнацкай літаратуры Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі адправіліся па родным краі, па Беларусі, у завочнае падарожжа “Пра родны край з любоўю”. Падчас мерапрыемства дзеці даведаліся чаму нашу Радзіму называюць Беларусь, што такое “малая Радзіма”, паслухалі легенду пра то, як ўтварыўся горад Гарадок. Удзельнікі мерапрыемства з задавальненнем адгадвалі загадкі, удзельнічалі ў гульнях і конкурсах: “Герб нашага горада”, “Рухі”, “Самы кемлівы”, “Лянок”, “Назаві адным словам”. А напрыканцы ўсе прысутныя атрымалі падарунак – лялечны спектакль “Кот – ваявода”.



27 студзеня ўдзельнікі клуба “Правовед” сабраліся на чарговае паседжанне ў чытальную залу Гарадоцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі на мерапрыемства па прававому выхаванню – **прававы гід “Обязанности и ответственность детей и подростков”**. Падчас мерапрыемства юнакі і дзяўчаты даведаліся, як важна ведаць не толькі свае правы, але і абавязкі, адчуваць адказнасць за свае ўчынкі. Прысутныя спаборнічалі ў веданні тэрмінаў і паняццяў па праве, прымяралі на сябе тыя ці іншыя прававыя сітуацыі і знаходзілі рашэнні. Да мерапрыемства была падрыхтавана **кніжная выстава “Я и мои права”**.



28 студзеня бібліятэкар Межанскай сельскай бібліятэкі запрасіла маленькіх карыстальнікаў у літаратурнае падарожжа **“В сказку с цветком-семицветиком”**, прымеркаванае да 125-годдзя з дня нараджэння рускага пісьменніка Валянціна Катаева. Дзеці ў гульнявай форме пазнаёміліся з біяграфіяй пісьменніка, успомнілі любімую казку. У канцы мерапрыемства паглядзелі цікавы мультфільм.



29 студзеня ў Бычихінскай сельскай бібліятэцы для падлеткаў прайшла інфармацыйна-пазнавальная гадзіна **“Вектор внимания – Право”**. Прысутныя даведаліся, што пры бібліятэцы працуе Публічны цэнтр прававой інфармацыі, для чаго ён створаны, і што кожны жадаючы можа пры неабходнасці бясплатна карыстацца прававой базай “Эталон”. Таксама бібліятэкар пазнаёміла ўдзельнікаў мерапрыемства з прававой літаратурай прадстаўленай на кніжнай выставе **“Мир твоих прав”**.



29 студзеня ў Даўгапольскай сельскай бібліятэцы на працягу дня праходзіла літаратурная віктарына **“Хоббит, или Туда и обратно”**, прымеркаваная да 130-годдзя з дня нараджэння англійскага пісьменніка і лінгвіста Джона Рональда Руэла Толкіна. Усім, каму цікавы чароўны свет “Средиземья” прапаноўвалася адказаць на пытанні аб любімых кніжных героях.